

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК ЕССР

№ 213 (5046)
ВЕРАСНЯ
23
НАДЗЕЛА
1924 г.
ГОД ВЫДАВАННЯ XVІІ

ТАВАРЫШУ МІЧУРЫНУ ІВАНУ ВЛАДЗІМІРАВІЧУ

Ад душы вітаю Вас, Іван Владзіміравіч, у сувязі з 60-годдзем Вашай пладотворнай работы на карысць нашай вялікай радзімы.

Жадаю Вам здароўя і новых поспехаў у справе перафармавання плававодства.
Моцна цісну руку.
І. СТАЛІН

АБ ЗАКУПЦЫ ХЛЕБА

Учора ў «Правду» было надрукавана паведамленне аб прыняцці Саўваркомом Саюза ССР паставы на закупку хлеба. Гэта пастава дазваляе спажывецкай кааперацыі і Заготзірну прыступіць да закупкі хлеба ў пасобных калгасах, калгасінах і аднаасобніках, выкараўшых свае абавязальствы перад дзяржавай (на хлебнастаўках і на авароту пазык), не чакаючы выканання гэтых абавязальстваў усёй вобласцю або краем у цэлым.

Пастава гэта, несумніва, будзе спрыяльна і калгаснікам, і аднаасобнікам самым гарачым атарбам. На Саюзе ўжо вымаля тых раёнаў, якія публічна выкараўшэй сваю пазыку хлеба. Але пазык у тых раёнах, якіх у палым галавы пазык хлебадачы ільч не выкараўшэй, ёсць нямаля калгасу і аднаасобных гаспадарак, выкараўшых свае абавязальствы перад дзяржавай. У гэтых калгасах і аднаасобніках ёсць лішні хлеб для прадажу. Але яны вымушаны былі чакаць, пакуль усё вобласць (або край) выкараў галавы пазык хлебадачы.

Цяпер згодна паставы Саўваркома ССР, гэтыя калгасы, калгасіны і аднаасобныя гаспадаркі могуць неадкладна прадаць свае лішні хлеб спажывецкай кааперацыі і Заготзірну па вызначаных цэнах. За прадаць такім чынам хлеб яны змогуць набыць патрэбны ім тавары.

Выкараўшы пазык на прэставое дзяржаўнае зноў калгасніку выкараўшы спецыяльнымі зваротамі фінанс для прадажу дзяржаве і набыць такім шляхам неабходныя будаўнічыя матэрыялы, машыны і іншыя прадметы вытворча-гаспадарчага ўжывання. Будаўніцтва ў сельскай ідзе шырока: будуць павялічыць кароўнікі, лазы, лясы. Кожны калгаснік хвацтва згодзіцца на выкараўшы спецыяльнага фінанс для прадажу будаўнічых матэрыялаў. Самі калгаснікі, атрымаўшы хлеб у кошт пазык прададуць яго зноў прадаць і набыць патрэбныя ім тавары і іншыя рэчы хатняга ўжывання. Тое-ж самае змогуць зрабіць са сваім хлебом выкараўшій пазык аднаасобнік.

Пераважна калгасы і часныя аднаасобнікі, выкараўшій дзяржаву свае абавязальствы перад дзяржавай, атрымаўшы, такім чынам, пазык павялічыць. Несумніва, гэта паставы дадатковым стымулам для ўсіх астаўшэй калгасу і аднаасобніку — хутчэй выкараўшы свае абавязальствы перад дзяржавай і тым самым атрымаўшы мяжымасць рэалізаваць свае лішні зноў спажывецкай кааперацыі або Заготзірну.

Трэба, аднак, адразу-ж патрэсціць, што акупцы хлеба трэба рэгуляваць. Разлікі на змажыць гэты тавар шчыльна, як і іншыя акупцы хлебадачы. Тое-ж самае трэба рабіць і з акупцы хлебадачы. Тое-ж самае трэба рабіць і з акупцы хлебадачы. Тое-ж самае трэба рабіць і з акупцы хлебадачы.

Трэба, аднак, адразу-ж патрэсціць, што акупцы хлеба трэба рэгуляваць. Разлікі на змажыць гэты тавар шчыльна, як і іншыя акупцы хлебадачы. Тое-ж самае трэба рабіць і з акупцы хлебадачы. Тое-ж самае трэба рабіць і з акупцы хлебадачы.

У гэтай рабоце гарачы ўдзел прымае акупцы сельскай Менскага раёна. Не чакаючы прыходу дробнага прадацы хлеба, кааператары самі пачынаюць да яго. Два кааператывы і дзве групы прамагараў, а мяжымасць і ваго раўнаважыць на пасобных пачатках і куніцыя хлебавай літкі. На калгасах і аднаасобніках пачынаюць прамагараў, пачаў атрымаваць і цэны на тавар.

У гэтай рабоце гарачы ўдзел прымае акупцы сельскай Менскага раёна. Не чакаючы прыходу дробнага прадацы хлеба, кааператары самі пачынаюць да яго. Два кааператывы і дзве групы прамагараў, а мяжымасць і ваго раўнаважыць на пасобных пачатках і куніцыя хлебавай літкі. На калгасах і аднаасобніках пачынаюць прамагараў, пачаў атрымаваць і цэны на тавар.

Саме кантэрына тут у тым, што да хлебадачы пачынаюць кааператывы актыў. Гэта пачынаюць зрабіць усё сельскія кааператывы.

Пом правільнай арганізацыі справы і большаўшым зваротам зноўшэй дадуць у найкарапейшыя тавары дадатковыя мяжымасць прывод хлеба дзяржаве.

Учора ў «Правду» было надрукавана паведамленне аб прыняцці Саўваркомом Саюза ССР паставы на закупку хлеба. Гэта пастава дазваляе спажывецкай кааперацыі і Заготзірну прыступіць да закупкі хлеба ў пасобных калгасах, калгасінах і аднаасобніках, выкараўшых свае абавязальствы перад дзяржавай (на хлебнастаўках і на авароту пазык), не чакаючы выканання гэтых абавязальстваў усёй вобласцю або краем у цэлым.

Пастава гэта, несумніва, будзе спрыяльна і калгаснікам, і аднаасобнікам самым гарачым атарбам. На Саюзе ўжо вымаля тых раёнаў, якія публічна выкараўшэй сваю пазыку хлеба. Але пазык у тых раёнах, якіх у палым галавы пазык хлебадачы ільч не выкараўшэй, ёсць нямаля калгасу і аднаасобных гаспадарак, выкараўшых свае абавязальствы перад дзяржавай. У гэтых калгасах і аднаасобніках ёсць лішні хлеб для прадажу. Але яны вымушаны былі чакаць, пакуль усё вобласць (або край) выкараў галавы пазык хлебадачы.

Цяпер згодна паставы Саўваркома ССР, гэтыя калгасы, калгасіны і аднаасобныя гаспадаркі могуць неадкладна прадаць свае лішні хлеб спажывецкай кааперацыі і Заготзірну па вызначаных цэнах. За прадаць такім чынам хлеб яны змогуць набыць патрэбны ім тавары.

Выкараўшы пазык на прэставое дзяржаўнае зноў калгасніку выкараўшы спецыяльнымі зваротамі фінанс для прадажу дзяржаве і набыць такім шляхам неабходныя будаўнічыя матэрыялы, машыны і іншыя прадметы вытворча-гаспадарчага ўжывання. Будаўніцтва ў сельскай ідзе шырока: будуць павялічыць кароўнікі, лазы, лясы. Кожны калгаснік хвацтва згодзіцца на выкараўшы спецыяльнага фінанс для прадажу будаўнічых матэрыялаў. Самі калгаснікі, атрымаўшы хлеб у кошт пазык прададуць яго зноў прадаць і набыць патрэбныя ім тавары і іншыя рэчы хатняга ўжывання. Тое-ж самае змогуць зрабіць са сваім хлебом выкараўшій пазык аднаасобнік.

Пераважна калгасы і часныя аднаасобнікі, выкараўшій дзяржаву свае абавязальствы перад дзяржавай, атрымаўшы, такім чынам, пазык павялічыць. Несумніва, гэта паставы дадатковым стымулам для ўсіх астаўшэй калгасу і аднаасобніку — хутчэй выкараўшы свае абавязальствы перад дзяржавай і тым самым атрымаўшы мяжымасць рэалізаваць свае лішні зноў спажывецкай кааперацыі або Заготзірну.

Трэба, аднак, адразу-ж патрэсціць, што акупцы хлеба трэба рэгуляваць. Разлікі на змажыць гэты тавар шчыльна, як і іншыя акупцы хлебадачы. Тое-ж самае трэба рабіць і з акупцы хлебадачы. Тое-ж самае трэба рабіць і з акупцы хлебадачы.

У гэтай рабоце гарачы ўдзел прымае акупцы сельскай Менскага раёна. Не чакаючы прыходу дробнага прадацы хлеба, кааператары самі пачынаюць да яго. Два кааператывы і дзве групы прамагараў, а мяжымасць і ваго раўнаважыць на пасобных пачатках і куніцыя хлебавай літкі. На калгасах і аднаасобніках пачынаюць прамагараў, пачаў атрымаваць і цэны на тавар.

У гэтай рабоце гарачы ўдзел прымае акупцы сельскай Менскага раёна. Не чакаючы прыходу дробнага прадацы хлеба, кааператары самі пачынаюць да яго. Два кааператывы і дзве групы прамагараў, а мяжымасць і ваго раўнаважыць на пасобных пачатках і куніцыя хлебавай літкі. На калгасах і аднаасобніках пачынаюць прамагараў, пачаў атрымаваць і цэны на тавар.

Саме кантэрына тут у тым, што да хлебадачы пачынаюць кааператывы актыў. Гэта пачынаюць зрабіць усё сельскія кааператывы.

Пом правільнай арганізацыі справы і большаўшым зваротам зноўшэй дадуць у найкарапейшыя тавары дадатковыя мяжымасць прывод хлеба дзяржаве.

Саме кантэрына тут у тым, што да хлебадачы пачынаюць кааператывы актыў. Гэта пачынаюць зрабіць усё сельскія кааператывы.

Пом правільнай арганізацыі справы і большаўшым зваротам зноўшэй дадуць у найкарапейшыя тавары дадатковыя мяжымасць прывод хлеба дзяржаве.

Ледарэз „Літке“

Начальніку экспедыцыі т. Дупліцкаму ♦ Капітану ледарэза т. Нікалаеву Кіраўніку навуковай часткі экспедыцыі т. Візе


Гарача вітаем і падзяляем удавальніку экспедыцыі ледарэза „Літке“, упершыню ў гісторыі арктычнага плавання завяршыўшых у аду навігацыю сквазны паход з Далёкага Усходу на Заход.

Поспехі экспедыцыі „Літке“ сведчаць аб моцнай заваяванні Арктыкі савецкімі маракмі, аб гераічнай адвазе, храбрасці і большаўшай арганізаванасці ўсёго складу экспедыцыі і каманды і аб глыбокіх ведах Арктыкі ў краўніку экспедыцыі. У слаўным паходзе „Літке“ мы бачым моцную

завою хутчэйшага ператварэння арктычных пуццяў у Вялікі навуковы шлях нашай вялікай сацыялістычнай радзімы.

Мы ўваходзім з халадніцтвам у ЦВК Саюза ССР аб узагародзе ўдальніку экспедыцыі ледарэза „Літке“.

СТАЛІН, МОЛАТАУ, КАГАНОВІЧ, КАЛІНІН, ВАРШЫЛАУ, КУЙБЫШЭУ, АРДЖАНІК'ІДЭ, АНДРЭЯУ, МІКАЯН, ЧУБАР, РУДЗУТАК, ІДНАУ.



На здымку: ледарэз „Літке“ у Петрапаўлаўску-на-Камчатцы перад ад'яўшчэннем на поўнач. На перае (злева) тав. ІКАЛАЕВ.

У КОЖНАЙ БРЫГАДЗЕ ВЫЛУЧЫЦЬ ЗВЯНО ПА АПРАЦОУЦЫ ІЛЬНУ

ІЛЬЯНЫ ПРАЦАДЗЕНЬ ВАЖЫЦЬ З КЛГ. СЯННО. (Ад карэспанданта „Звязды“).

Калгас „Перамога“ вядомы чытачам „Звязды“, як перадава калгас Сявельскага раёна. Першым у раёне гэты калгас скончыў збор ільну, а потым і пераборне па плошчы каля 100 гектараў.

Раішчыны ўтрымаць шчыльнасць да каля, калгас здаў высокакалясную трасу ільну ў жніўні, і пераклачыў на ручную апрацоўку больш пазовы жалыны. Такім чынам, да пачатку калення будыць калгас здаў значную колькасць валакна.

Намраваўшы частку жалыны на канане будыць, калгас не зніжыў томы ільнаапрацоўкі. Арганізавана пачаў трасіць ільну. Ночу іранічы не толькі наставілі трасішчыцы, але і жалыны, якія працавалі днём на ільных работах, у асях, на ферме, ільнаапрацоўцы і ільну. Ночу валакна трасіцца вачарна, а днём дэдаваецца набера.

Увядзеннем індывідуальнай адзельнасці, штодзённым іраніраваннем трасішчыцы, асабліва тых, якія працуюць ночу, калгас дабіўся высокіх норм выпрацоўкі. Лепшы трасішчыца калгаса МАРША МІХОВІЧ выпрацаваў 33 фунты ў дзень. Прыся Кавалеўскай і Ганна Назырўскай па 25 фунтаў у дзень.

Хлеб на ільняных працэдлах калгас выдае жоўзную ільнянеўку. Рабідца гэта вельмі проста. У калгас падлічылі, што прыкладна на кожную ільняную працэдлу прыдзецца каля трох кілаграмаў хлеба. Пакуль што выдаецца па 1 кілаграму на працэдлу, а астатняе будзе выдана пасля скарачэння апрацоўкі. Дробяць, але вельмі пазавольна да перадавога калгаса: аванс гэтыя вылагоджа мучка, каб не затрудняць калгаснікаў, працуючых на ільне, пачаў.

На сёнешні дзень калгас здаў ужо каля 50 цэнтнераў высокакаляснага валакна—амаль пазову свайго пана. Валакно калгаса ідзе ў большай частцы 14-м нумарам, а значная колькасць 16 і 18.

ПЯТНАЦАТЫМ НУМАРАМ

Калі старыні калгаса Міхаель Міхайлавіч прыяжджаў дамоў са скла да Заготзірну, дзе ён прывозіў з сабой нумар ільну вытрапананага найаў брагадаў, дзе было напісана: прынята 15 нумарам.

Некаторым трасішчыцам стала забавіцца: чаму гэта лён Антаніна Дзегірава, Аленіні Ша-меловай забавіць прымаецца 15-м нумарам? Яны атэвалі ім: „Усё вылазжыць ад вас, вытраўвайце добра, тады і вапа налякно будзе прынята 15 нумарам.“

Трасу пасля сунікі мы ўсё атрымавалі атэваліваю. Наш аказаны па ільну стары Іван Сірыпкін часам нават наўмысна выбраў нам горшчу трасу і з гэтай трасы забавіць выходзіць лён 15-га нумара. А справа гэты прабіць — мы не трасілі тэ, дзе ільня, і таму выходзіла добра ільня. У нас кожная трасішчыца ільня сама мне і вытраўвае зніту да трасу. Атрымаўшы трасу ад сунікі, мы не ставілі на тэра для ахлажэння. Калі яны забавіць зусім халаднай, пускалі ў мялку. Пасля мяжы таксама ставілі на ахлажэнне. Толькі на другі дзень пасля мяжы прыступілі да трасівання. Трасы дэжкі, не занята вострыя і не зусім тупыя. Ударамі трасішчыцы на ільну забавіць ільня, болы да ўсё паварачкай рукамі. Трасы скарачэння толькі для тава, а не для шчыравання. Паваротнае ільну рукамі даю нам тэ, што ільнавалякно забавіць болы буйным, менш цухляса. А калі яно буйна і не цухляса, тады яно можа пайсці высокім нумарам.

У нас устаноўлена норма — мяць і трасіць у дзень 6 фунтаў. Мы-ж трасілі і мялі ў дзень 12-15 фунтаў, выпрацоўваючы па 2,5-3 цэнтнера. За жыццём мы выпрацавалі па 43 працэнці — болы за ўсё калгаснікаў.

Паставой бярэ Полацкага раёнама за дэятрынавую здачу ільнавалякна ільнавалякна мы прэмараваны. Група лепшых трасішчыцы, паводле гэтай паставы, павіны паехаць у дробяць калгасы раёна ў якасці істрактароў па ільну.

Трасішчыцы і мяльшчыцы калгаса Імя Сталіна, Мала-Цыганскага сельсавета, Полацкага раёна: АКСІНА ІЦЗ-МЕЛОВА, УЛЬЯНА МАЛЕНКА і АННОТА ДЗЕГІРАВА.

В. МУХІН.

ЗАМЕЖНЫ ДРУК АБ ПАХОДЗЕ „ЛІТКЕ“

„РЭКОРД У ГІСТОРЫІ МОРСКІХ ЗНОСІН У АРКТЫЦЫ“

ЛОНДАН, 21 верасня. (БЕЛТА). Усе газеты адзначаюць поспех паходу „Літке“ з Вострава ў Мурманск. „Морнінг пост“ падкрэслівае, што энэргіі, прафэсійна-навуковым урадам у ільняных адкрыццях шлях пра навуковыя ведамы, узагароджана паспыхам раёсам „Літке“.

„Дэйлі тэлеграф“ публікуе паведамленне з Масквы аб выратаванні ледарэза „Літке“ брытанскага парахода, сёдня на моль у раёне вострава Дэйкоў. Азіятыяцка, што „Літке“ ўпершыню ў гісторыі прайшоў трудны шлях праз навуковыя ведамы з усходу на захад у аду навігацыю.“

СТАКГОЛМ, 21 верасня. (БЕЛТА). Увесь шведскі друк змяшчае паведамленні аб поспехе ледарэза „Літке“, падкрэсліваючы ў загалоўках значэнне гэтага «рэкорда» ў гісторыі морскіх зносінаў у Арктыцы. Газета „Афтонбладет“ ілюструе «арктычны шлях „Літке“, падкрэсліваючы поспех „Літке“ і значэнне навуковых работ прафэсара Візе.

НА ПЛЕНУМЕ АГІ НАЦЫІ ПРАВАЛ ПОЛЬСКОЙ ПРАПАНОВЫ АБ ГЕНЕРАЛІЗАЦЫІ СТАТУТАУ МЕНШАСЦЕІ

ЖЭНЕВА, 21 верасня. (БЕЛТА). Сёння ў падтрыманай каміі прадаў-жалося дыскусія выкараўшы польскай прапановы аб генералізацыі статутаў меншасцей. Прадстаўнікі вялікіх дзяржаў адным фронтам выступілі супроць польскіх прапаванаваных.

Іан (Англія) заявіў, што паваротнае польскага ўрада аб генералізацыі статутаў крыху дурнае, пазавольна сам Бек указаў, што грамачна іх не прынясе Польшчы нічога, апрача поўнага расчаравання. Іан каветатаў, што сутнасць паставы Польшчы ў праблема выкараўшы магчымасць генералізацыі статутаў. У гэтай праблема, — заявіў Іан — поспех толькі часова і ачэпны характар.

Не прачытаў у прыняцце супроць польскай прапановы скла-цаць спецыяльную канферэнцыю па гэтай пытанню, Іан забавіць, што было б неразумна скла-цаць іх без перашкоды на пададанне.

Алізі (Італія) ахарактарызаваў прапанову Польшчы, як ішараную тэраўна адносін і патрэб-маўна. Племіныя групы зноў-і выдзелены, але для іх не створаны адпаведныя ўмовы ўтрымання.

З'явіў прамовай выступіць на нарадзе загадчык сельска-гаспадарчых аддзела ЦК КП(б)Б тав. Кар-тукоў.

У сваім выступленні тав. Кар-тукоў спыніўся на трох момантах работы соўскага—санітарнага становішча гаспадарак на адносінках да рабочых і спецыялістаў.

Адначасна ільняў большасці соўскага ВССР—гараўны тав. Кар-тукоў, — з'явіўся праз і аўтасіятары. На пленуме ЦК ВКП(б) у выступленні тав. Кармаўчыца намы соўска прыводзілі, як прыклад самай перапрацаўшай працы.

Тав. Картукоў азнаўляўся а работ-най калі 50 соўска. Амаль усе акупцы ільняў маюцца—бар-нава і аўтасіятарыяў зусім не выдзелена, у спецыяльных выкараўшы вельмі многа праці. Дзёнаўшчыкі не працуюць, дакі і вокны не ў па-радку. Усё гэта прыводзіць да роўных захаванняў і надзвычай а-лякна ахладжэння свей.

Спыніўшыся на становішчы рабо-чы і спецыялістаў, тав. Картукоў падкрэслівае, што інтэрэты рабо-чы і кватары спецыялістаў у раёне соўскага ахладжэння і аўтасіятарыі намы соўска прыводзілі, як прыклад самай перапрацаўшай працы.

ПАКАЗВАЦЬ АДНАСОБНІКАМ ПЕРАВАГУ КАЛГАСНАГА ЖЫЦЦЯ

Лі памяшканні Забалоцкага сельсавета (Смалівецкі раён) палітмасоўка. Лепшыя калгаснікі - ударнікі гутараў з новаўступіўшымі калгасамі. Тут жа і аднасобнікі.



Участка. Мае каровы, свіньні і дзве авечкі. Зараз усе яны маркуюць, што купіць на зімку хлеба, а я канцы в канцы звесці не магу. Вось што штурхнула мяне паёсі ў калгас — закалівае свай выступленне Міч.

Старшыня сельсавета тав. Качан адкрывае палітмасоўку. Выбраны ў працяглым ударнікі чытаюць месцы.

Больш 300 калгаснікаў і аднасобнікаў слухаюць доклад палітмасоўкі.

Выступаюць калгаснікі, якія зусім вдала ўступілі ў калгасы.

Міхейчык Кастусь разказвае: Чатыры гады я прыкладаўся да жыцця свайго суседа, калгасніка Роуца Віноса. Які меў да ўступлення ў калгас такую-ж гаспадарку, як і я.

Шчыра ў 1933 г. Міхейчык пераказаў, што Роуцэ жыў лепш за мяне. Аднак праз год Роуцэ паўнасьцю забяспечыў хлебам сваю сям'ю ў 6 дз. Мае каровы і 2-х свіней. У гэтым годзе Роуцэ будзе жыць яшчэ лепш, бо атрымае замест 4 мр. хлеба на працяглым замест 3 мр. у мінулым годзе.

Міхейчык зазначае: — Уступаючы ў калгас, буду працаваць, як звычайна працаваў тав. Сталін — працаваць добрасумленна, паўдарнаму і берагчы калгаснае дабро.

Чаму ўступіў у калгас Міч Віноса? Ён кажа: — Мой сусед Салодзі Іван знаходзіцца ў калгасе трэці год. Гаспадарніцкія да ўступлення ў калгас былі адмоўляцца. Са свай калгаснараў мне дасталося ў 1933 г. 45 пудоў хлеба, а Салодзі атрымаў 90 пудоў. У гэтым годзе ён атрымае звыш 200 пудоў зерняных і 450 пудоў бульбы, ды яшчэ са свай сям'і 200 пудоў бульбы. Гэтым днём атрымаў яшчэ 15 пудоў пшаніцы, мае карову, дзве свіньні, а я ніколі гэтага не меў.

Нават адзіночка Чысты Адам, які да ўступлення ў калгас батрачыў за 30 руб. у год у кулака, атрымаваў у гэтым годзе 100 пудоў хлеба і 200 пудоў бульбы, ды яшчэ 200 пудоў бульбы з прасядзібага

Праг векаўкі хвіліны ў прастытучы масоўкі паступае заява Мічэ С. аб прыёме ў калгас. За ім падаюць Міхейчык, Хмылянікі, Мінькевіч і інш.

Не абыходзіцца і без выказкі калгаснага ворага. У часе падрыхтоўкі аднасобнікаў на масоўку з'явіўся былы заможнік Лаўроўкі і кінуў рэпліку: «У калгасік і хаджу бося, п'южо і вы хочаце быць такімі». Гэтаму кулацкаму выступленню быў дан вазежны адпор.

Лепшым адказам Лаўроўкаму было выступленне аднасобніка Кеда з хутара Ваданой. Ён завітаў: «Сёнешні дзень перапаў на нас, што дабрыца заможніга кулацкага жыцця мы зможам толькі праз калгас. Мы павінымі паёсі на шляху, указанаму Леніным і Сталіным. Ад імя аднасобнікаў нашага хутара ў калгасік 15 гаспадарак, якія даручылі мае выступіць на палітмасоўцы, працу сельсавет і палітдзел дапамагчы арганізацыю ў нас калгас імя Каганова».

Так прайшла палітмасоўка. Да 144 гаспадарак, якія раней уступілі ў калгасы, дадаліся яшчэ 25 гаспадарак.

Зараз на Забалоцкаму сельсавету ў калгасе аб'яднана 419 гаспадарак, або 57,8 проц. Безумоўна, процант калектывізацыі яшчэ нізкі. На зоне МТС на 1 верасня мы мелі 3.176 гаспадарак — 63,4 проц. замест 56 проц. на 1 студзеня 1934 года.

Новал хваля масавага прыліву гіджавае, што гэты год павінен быць рашучым у завяршэнні суцэльнай калектывізацыі ў нашым раёне. Праб толькі на кавярных жытых фактах паказаць аднасобнікам перавагу калгаснага жыцця.

Пам. нач. палітдзела Смалівецкага МТС КРУГЛІК.



17 верасня ў вясельні Крамлёўскім палацы новы палітвышчыны публіцыстычны нагляд у СССР п. ВАСЬКО-БЕЯ ўручыў вершыцкім граматы старшын ЦКК СССР тав. ЧАРЫГОВУ. НА ЗДЫМКУ: тав. ЧАРЫГОВ (злева) і п. ВАСЬКО-БЕЯ.

ВЫМОВАІ ПРЫКРЫЛІ ЗЛАЧЫНЦАУ

(ПІСЬМО С.ДУБЧАГА)

На ачых усіх партыйных, саюзна і професійнальных арганізацый Дрысенскага раёна ўжо доўгі час творача абурэння адзінаці. Самаслабожне, растраты кааператывных грошай, разбазарванне прадуктаў у розных гандлёвых і загатоўчых арганізацыях стаіла сістэмай.

Вось некалькі фактаў. На адным толькі пункце «Загатаўляро» выяўлена недахват 37 тон хлеба. На падунце Барковіч разбазараны 9,5 тоны пшаніцы і 3 тоны іншых культур. На гэтым-жа падунце згублена каля 15 тон віна і 5 тон аса.

Пунктам «Загатаўляро» кіруюць камуністы тт. Грыбач і Дашкевіч. Барковічам падунцам кіруюць выхаваныя з партыі Шакаліда. За лічбам і жыццём Шакаліда ўстаў са склада 4 цэнтвёры мукі. Значыцца знік з работы. Знілі і на гэтым справе скончыла. Загатаўляро падунцам пачаў Саазаў Л. Які таксама аказаўся не лепшым за рапешных кіраўнікоў. Ён за двухдзённую камандыроўку ў Полацк вынісаў сабе 555 руб. камандыроўчых.

Не лепш абстаць справы і ў райспажыўсаюз. Тут толькі за мінулы год растраты дасягнулі каля 400 тыс. руб. Старшыня мес.

ДРЫСА. (Ад нашага спецыяльнага карэспандэнта). Пяць тав. Шарогаў паднялі адзіночку прадаваць свае брудныя справы. Пад імя кіраўніцтвам зазначыўся Цэнтральнага магазіна, спекулянт Міч, выхаваны ў свой час з савецкага апарата, выдае на запытанні пад асавай райсаюза выніска растраты і забуржыванні ў сістэме райсаюза, назвала прывітанні растраты і забуржыванні.

31 мей рабінка гасця «Звезда на рубіжы» ў артыкуле «Растраты пад асавай райсаюза» выніска растраты і забуржыванні ў сістэме райсаюза, назвала прывітанні растраты і забуржыванні.

Райком вылучыў паліцыю. Але расследванне выніска марудна. Газета лічы раз звяртаецца да пшаніцы ад растратычых з райсаюза. Але рабінка кіраўнікі, каб схавалі канцы ў вату, адукацыю ў адзіночку старшыню райсаюза Грыбача. Разгляд уніта газетай пшаніцу адказваецца.

Абавязкі ФЭМК сіламі рабочых брыгад устанавілі сістэматычны кантроль за працэсам і эканамічным выдаткаваннем асяду на прадпрыемствах, вядучы рашучую барацьбу з фактамі пераважання, прыналежнасці выніска да адказнасці, а таксама прынялі меры да аднаўлення дынаміі рабочым у прыстаўленні спыт тонак для скарыстання дробі.

4. Пшаніца абавязкі дынаміі ігнараванне некаторымі гаспадарчымі арганізацыямі мерапрыемстваў на арганізацыі і абутку, асабліва ў частцы арганізацыі спецыяльных майстэрняў, ігнараванне пашараў усе професійныя і гаспадарчыя арганізацыі, у прыватнасці Белшэраўскі (тав. Карэнін) і ЦК саюза праўніку і Беларосвет, што дазваляе заняцца ў арганізацыі майстэрняў на прадпрыемствах, намячаных прэзідыумам ЦПСБ, і вылучылі ўласнымі рамонтных брыгад на спецыяльных рацэлях прадпрыемствах, будзе разглядацца, які з'яўляюцца мерапрыемстваў і выніска абавязкі рабочым, і выніска ў гэтым будзе прынятыя меры да найстаўжэйшай адказнасці.

Пленум даручае прэзідыуму ЦПСБ неадкладна правесці дзевяцідзе Беларосвета ў частцы рамону адзена і абутку для працяжнення работ і рабочых саюзаў і МТС аршэямі прамакаперніц.

5. Пленум патрабуе ад Беларосвета і Беларосвета арганізацыі ў асобных прамакоперных гарадах рознічнага продажу і арганізацыі і пш. будматэрыялаў рабочым для рамону свай кватэр, а ігнараванні, забяспечыць валодзе неабходным матэрыялаў.

6. Пленум абавязвае пераважна быць больш чым на 1.000 руб. Чарэс сістэматычна прысутвае за вырुकці раймага.

Гэта па тавару. Па сельска-гаспадарчым.

У рэзультате ў 1933 годзе райсаюз меў 69.000 руб. дэфіцыту. З гэтай сумы 33.770 руб. прыналеж на дэфіцыт гарно. Тавары, маі прыбывалі для вольнага продажу, адукацыі на загатоўку аса і іншых прадуктаў. Пшані таварызаўраў ак у 1933 годзе, так і блугчыні ні ў адным месці, не выконваліся.

Райком ЦК(б)В замест таго, каб рашуча ўстава на адарваўце рабсаюза і гарно, свай палітвышчыні неумешанна па сутнасці натуральна кааператывнаму жыванам і растратычым. Праўда, райком казі-ні-ні-ні заслухоўваў даклады аб рабце кааператыва, але замест большыя пшаніцы прымаілі бяззубыя рашэнні.

«Азначылі, што побач з некаторымі аргументамі ў частцы загатоўчых прадуктаў (план малікопаставак не выканан, план таварызаўраў не выканан, план загатоўчых аек не выканан — Н. Нейдлін), у рабце райспажыўсаюза ёць рат прырава і недахопаў: невыкананне таварызаўраў (загатаўчанне, растраты ў большасці сельска, зрыў маб'язанці сродкаў (план выканан на 7,5 проц.), незаважальнае выкананне плана загатоўчых малака і шэрцы, слабае кіраўніцтва работай сельска, недастаткова барацьба з растратычымі».

Пашаі такой асаці трэба было чакаць рашучага пакарання вынаватых. Але бюро РК абмежавалася толькі абавязаннем вынавы і асабаваннем ад работ старшыні райспажыўсаюза Грыбача. Толькі аднаго Грыбача. А вось другіх і ваватых, напрыклад, Грыбача, які за час работ у гарно дапусціў дэфіцыт у 33.770 руб., які ў крамы ваваджаў чужакоў, гэтага чалавека прызначылі старшыня райсаюза. Адносна ачысты кааператывны арганізацыі ат пшаніца-вирожных элементаў, гандлёвай і растратычым райком не заняў ні слова.

Н. НЕЙДЛІН.

МЕНГОПРАКУРОРУ ТАВ. ГІНЗ-БУРГУ.

МЕНГОПРАКУРОРУ ТАВ. ГІНЗ-БУРГУ.

ГРОШЫ СТРАЦІЛІ, А КВАТЭР НЕ АДРАМАНТАВАЛІ

(ПІСЬМО ЖЫХАРОВ)

18 кватэр дома № 28-52 на вуліцы імя Таццяна ў Менску яшчэ два гады назад прызначаны для калі-ж пачынуцца рамонт.

Горжыліся склаў кватэры, адшуканы 10 тысяч руб. Гэтым сродкі былі безаспадарка страчаны на рамонт толькі двух кватэр, а астатнія 16 не адрамантаваны. Горжыліся асігнаваў дадаткова яшчэ 3 тыс. рублёў, але рамонтная кватэра зніла гэты дом у чарговым рамонту. Грошы былі пераведзены жакту № 58, які павінен зачынаць рамонт.

Мы некалькі раз звярталіся да былога старшыні горжыліся тав. Трусіна, у ЦПСБ, але ніхто мер Віноса не прымае. Кватэры нашы аталіся неадрамантаванымі. СЯМУУ, ТАПЫРЫК, АДЦ-КЕВІЧ, СЯРГЕЕВА.

ПРАКУРОРУ РЭЧЫНКАГА РА-ЕНА ТАВ. КРАСНАСЛАБОДЦАВА

ПАТУРАЮЦЬ АШУКАНЦАМ СПАЖЫЦА

(ПІСЬМО НАМ, СТАРШЫНІ КАЛГАСА)

26 ліпеня калгас «Чырвоны бор» Хойніцкага раёна, накіраваў мяне па газу ў Рэчыцы газавы склад. Але на гэты раз атрымаць газы не прышлося. Толькі 28 ліпеня я атрымаў 700 кілаграм газы, заплаціўшы 105 руб. (за 15 кап. за кіло).

Праз тым дні па другому парадку мне зноў прышлося атрымаваць газу на тым-жа складзе. На гэты раз за 500 кілаграм я заплаціў 50 руб. (за 10 кап. за кілаграм).

Міне гэта вельмі здзівіла — адзін раз плаціў 15 кап. за кілограм, а другі раз 10 кап. Я звярнуўся да старшыні райспажыўсаюза тав. Карпенкі. Аднак быў кароткім: «Мы гэта ўладзім і загадчыка склада Жуноўскага прышліце нам да адказнасці».

Але Жуноўскі, які раней працаваў на пасадзе загадчыка склада дагатуль. Рэчыцкі райспажыўсаюз натуральна ашуканцы спажыц.

С. Я. БАРДОК.

НАМ ПІШУЦЬ

* Група студэнтаў рабфака Беларускага палітвышчына інстытута (Менск) тт. Юдзіці, Сямашка, Сінкевіч і інш. пішуць, што ў інтэрнаце на Берасцейскай вуліцы, дом № 41, часта не падаюць электраэнергію, з-за чаго студэнты на вечарах не маюць магчымасці займацца. Дырэцыя інстытута на гэта не рэагуе, нават не класіфіцы, каб набыць лампы і газу.

* Сплавшчыні 9 Хутарскага палучатка (Чарвоны), піша т. І. Небарца, ходзіць ужо 6 месяцаў да загадчыка палучатка Гельфман і не могуць атрымаць рэшткі. Хто спыніць гэта валакіту?

* Курсанты трактарных курсав пры саюзе «Блон», Пухавіцкага раёна, тт. Зямічкі і Доўнар пішуць, што курсанты абслугоўваюцца кепска, у інтэрпаце брудна. Атрыманы цукар і мала да курсантаў разбазарыў дырэктар саюса т. Селіна.

Селькор Г. Н. піша ў рэдакцыю аб тым, што ў кіраванні Лагойскага раёна пшаніца спекулянт, самаслабожнік Волчанскі.

РК КП(б)В паведаміла, што Волчанскі з работы зняў і аддан пад суд.

«Заным самакрытыкі, узначалены кіраўніцтвам»

Пад такім загалоўкам 5 верасня ў «Звезде» быў змешчан матэрыял аб становішчы разважання на пшаніцы працоўных і выступленні газет у Пухавіцкім раёне.

16 верасня артыкул абмярноваўся на спецыяльна-вышчына пшаніцы Пухавіцкага РК КП(б)В. Выступленне РК, абавязваючы выступленне «Звезды» прыняў, што «Даная «Звезда» і РЫТКА РАБОТЫ РАЙОНА І ІНШЫХ РАЕННЫХ АРГАНІЗАЦЫІ У ЧАСТЫ ДАПУШЧЕННЯ РЭВОЛЮЦЫЙНАЙ ЗАКОННАСЦІ ПРАВІЛЬНА».

Асабі пшаніцу падкрэсліў бюра-кратычны аддзел райпрактура ПІОНАВА, начальнік райза-ДУМАНСКАГА і сакратар РВК ГАЦУ-КА да пшані і скарпа працоўных.

Пленум райкома КП(б)В пшаніцу:

1. Патрабуе ад бюро РК КП(б)В неадкладна ачышчыць пшаніцу ЦК КП(б)В аб фактах парушэння рэвалюцыйнай законнасці ў раёне; распрацаваць канкрэтныя мерапрыемства па ачышчэнні саюза-гаспадарчага апарата раёна ад чыноўнікаў, бюракраты і чужакоў у адмысловым тэрміне падарваць ударніка-калгаснікаў, рабочых саюзаў і ў калгасы.

2. За дапушчаны перавагі і скарпы ў рэвалюцыйнай законнасці і служнаска СЕЛІНСКАГА ШЫД-ЛОУСКАГА, СУЦІНСКАГА СЕЛЬ-СОВЕТА — СЛАВІНСКАГА. Райпра-кура, усе партарганізацыі на аснове выступлення «Звезды» разгарнуць самую шырокую работу па вырваўніцы ўсіх дапушчальных памылкаў, арганізацыі новы прыліў у калгасы, зварыць хлебодачу, бульбарасты, ігнараванні і інш. віды дагатаў.

3. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

Пленум абавязвае бюро РК, парт-кура, усе партарганізацыі на аснове выступлення «Звезды» разгарнуць самую шырокую работу па вырваўніцы ўсіх дапушчальных памылкаў, арганізацыі новы прыліў у калгасы, зварыць хлебодачу, бульбарасты, ігнараванні і інш. віды дагатаў.

4. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

5. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

6. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

7. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

8. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

9. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

10. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

11. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

12. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

НАМ ПІШУЦЬ

Селькор Г. Н. піша ў рэдакцыю аб тым, што ў кіраванні Лагойскага раёна пшаніца спекулянт, самаслабожнік Волчанскі.

РК КП(б)В паведаміла, што Волчанскі з работы зняў і аддан пад суд.

«Заным самакрытыкі, узначалены кіраўніцтвам»

Пад такім загалоўкам 5 верасня ў «Звезде» быў змешчан матэрыял аб становішчы разважання на пшаніцы працоўных і выступленні газет у Пухавіцкім раёне.

16 верасня артыкул абмярноваўся на спецыяльна-вышчына пшаніцы Пухавіцкага РК КП(б)В. Выступленне РК, абавязваючы выступленне «Звезды» прыняў, што «Даная «Звезда» і РЫТКА РАБОТЫ РАЙОНА І ІНШЫХ РАЕННЫХ АРГАНІЗАЦЫІ У ЧАСТЫ ДАПУШЧЕННЯ РЭВОЛЮЦЫЙНАЙ ЗАКОННАСЦІ ПРАВІЛЬНА».

Асабі пшаніцу падкрэсліў бюра-кратычны аддзел райпрактура ПІОНАВА, начальнік райза-ДУМАНСКАГА і сакратар РВК ГАЦУ-КА да пшані і скарпа працоўных.

Пленум райкома КП(б)В пшаніцу:

1. Патрабуе ад бюро РК КП(б)В неадкладна ачышчыць пшаніцу ЦК КП(б)В аб фактах парушэння рэвалюцыйнай законнасці ў раёне; распрацаваць канкрэтныя мерапрыемства па ачышчэнні саюза-гаспадарчага апарата раёна ад чыноўнікаў, бюракраты і чужакоў у адмысловым тэрміне падарваць ударніка-калгаснікаў, рабочых саюзаў і ў калгасы.

2. За дапушчаны перавагі і скарпы ў рэвалюцыйнай законнасці і служнаска СЕЛІНСКАГА ШЫД-ЛОУСКАГА, СУЦІНСКАГА СЕЛЬ-СОВЕТА — СЛАВІНСКАГА. Райпра-кура, усе партарганізацыі на аснове выступлення «Звезды» разгарнуць самую шырокую работу па вырваўніцы ўсіх дапушчальных памылкаў, арганізацыі новы прыліў у калгасы, зварыць хлебодачу, бульбарасты, ігнараванні і інш. віды дагатаў.

3. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

4. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

5. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

6. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

7. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

8. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

9. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

10. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

11. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

12. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

13. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

14. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

15. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

16. За чарговым паслядзімі буро РК рэзольцыя пытанне аб уніцы-неній работ радніцкі райсаюза «3» калгасы і работы з рабскако-грамі.

НАМ ПІШУЦЬ

Селькор Г. Н. піша ў рэдакцыю аб тым, што ў кіраванні Лагойскага раёна пшаніца спекулянт, самаслабожнік Волчанскі.

РК КП(б)В паведаміла, што Волчанскі з работы зняў і аддан пад суд.

«Заным самакрытыкі, узначалены кіраўніцтвам»

Пад такім загалоўкам 5 верасня ў «Звезде» быў змешчан матэрыял аб становішчы разважання на пшаніцы працоўных і выступленні газет у Пухавіцкім раёне.

16 верасня артыкул абмярноваўся на спецыяльна-вышчына пшаніцы Пухавіцкага РК КП(б)В. Выступленне РК, абавязваючы выступленне «Звезды» прыняў, што «Даная «Звезда» і РЫТКА РАБОТЫ РАЙОНА І ІНШЫХ РАЕННЫХ АРГАНІЗАЦЫІ У ЧАСТЫ ДАПУШЧЕННЯ РЭВОЛЮЦЫЙНАЙ ЗАКОННАСЦІ ПРАВІЛЬНА».

Асабі пшаніцу падкрэсліў бюра-кратычны аддзел райпрактура ПІОНАВА, начальнік райза-ДУМАНСКАГА і сакратар РВК ГАЦУ-КА да пшані і скарпа працоўных.

Пленум райкома КП(б)В пшаніцу:

1. Патрабуе ад бюро РК КП(б)В неадкладна ачышчыць пшаніцу ЦК КП(б)В аб фактах парушэння рэвалюцыйнай законнасці ў раёне; распрацаваць канкрэтныя мерапрыемства па ачышчэнні саюза-гаспадарчага апарата раёна ад чыноўнікаў, бюракраты і чужакоў у адмысловым тэрміне падарваць ударніка-калгаснікаў, рабочых саюзаў і ў калгасы.

2. За дапушчаны перавагі і скарпы ў рэвалюцыйнай законнасці і

